



**Finansuojama
Europos Sąjungos**

Baltarusių ir lietuvių etninės kultūros skaitmeninė mokymo priemonė „ETNOKULTŪRA“

Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiais aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Baltarusių ir lietuvių etnokultūros skaitmeninė mokymo priemonė (SMP „Etnokultūra“) parengta įgyvendinant projektą ENI-LLB-0-249. Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

SMP „Etnokultūra“ sudaro šios temos:

- etnografiniai regionai;
- gamta tradicinėje kultūroje;
- liaudies architektūra;
- liaudies menas ir tradiciniai amatai;
- kalendorinės šventės;
- nacionalinė virtuvė;
- liaudies medicina.

Kiekvienoje temoje pateikta įvairių užduočių, demonstracinių ir / ar animacinių mokymo(si) objektų (MO), skirtų savarankiškam mokymuisi bei įsivertinimui tam tikrai amžiaus grupei: priešmokyklinio / pradinio ugdymo vaikams – **I modulis** (mokomieji žaidimai);

5-9 klasių mokiniams – **II modulis** (teorija ir interaktyvios užduotys/testai);

10-12 klasių mokiniams – **III modulis** (interaktyvios užduotys / testai, skirti įsivertinimui).

Kiekvienos temos pabaigoje pateiktas naudotos literatūros sąrašas.

SMP ypač naudinga nuotolinio mokymo sąlygomis, jos turinį galima pritaikyti baltarusių bei lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, muzikos, technologijų pamokose, neformaliojo ugdymo veiklose.

Kviečiame susipažinti ir naudotis internetiniu įrankiu SMP „Etnokultūra“
<https://mo.skorinosgimnazija.lt/>





Funded by the
European Union

Электронны (лічбавы) сродак навучання па беларускай і літоўскай этнакультуры - ЭСН “Этнакультура”

Гэтае выданне фінансавалася Еўрапейскім Саюзам. Змест гэтай публікацыі з'яўляецца выключнай адказнасцю гімназіі імя Ф.Скарыны г.Вільнюса і ні ў якім разе не адлюстроўвае погляды Еўрапейскага Саюза.

Электронны (лічбавы) сродак навучання па беларускай і літоўскай этнакультуры (далей - ЭСН “Этнакультура”) распрацаваны ў рамках праекта ENI-LLB-0-249, які фінансуецца Еўрапейскім саюзам. Асноўная мэта дапаможніка - стварэнне ўмоў для засваення навучэнцамі асноў этнічнай культуры, фарміраванне матывацыі навучання, заахвочванне школьнікаў да самастойнай вучэбнай дзейнасці з выкарыстаннем віртуальнай навучальнай платформы.

ЭСН “Этнакультура” ахоплівае наступныя тэмы:

- этнаграфічныя рэгіёны;
- прырода ў традыцыйнай культуры;
- каляндарныя святы і абрады беларусаў;
- народнае мастацтва і традыцыйныя рамёствы;
- народнае дойлідства;
- беларуская кухня;
- сямейныя абрады;
- народная медыцына.

Кожная тэма складаецца з трох модуляў, у якія ўваходзяць розныя заданні, дэманстрацыйныя і / або анімацыйныя навучальныя аб'екты для самастойнага навучання і самаправеркі

пэўнай узроставай групы вучняў. Для дзяцей дашкольнага ўзросту і вучняў / пачатковай школы - **I модуль** (навучальныя гульні (не менш за 3 гульні па кожнай тэме); для вучняў 5-9 класаў - **II модуль** (тэорыя і інтэрактыўныя заданні); для вучняў 10-12 класаў - **III модуль** (4-6 інтэрактыўных тэстаў для самаправеркі). У канцы кожнай тэмы, асобным слайдам, даецца спіс выкарыстанай літаратуры. ЭСН “Этнакультура” асабліва карысны ва ўмовах дыстанцыйнага навучання, яго можна выкарыстоўваць на ўроках беларускай і літоўскай мовы і літаратуры, гісторыі, музыкі, на ўроках тэхналогій, у пазакласнай працы. Запрашаем пазнаёміцца і скарыстацца анлайн-інструментам ЭСН “Этнакультура” па наступнай спасылцы:

mo.skorinosgimnazija.lt

